

Гістарычная майстэрня ў Мінску

Geschichtswerkstatt Minsk



Мінскі міжнародны адукацыйны цэнтр, Міжнародны адукацыйны цэнтр у Дортмундзе, Саюз беларускіх юрэйскіх грамадскіх аб'яднанняў і абшчын, БДУ, БДПУ імя М.Танка, ВДУ імя П.Машэрава, Акадэмія МУС РБ, БДЭУ, БДУК, БДМУ, БНТУ, МІК, Беларускі дзяржаўны музей гісторыі Вялікай Айчыннай вайны, Інстытут гісторыі НАНБ, Інстытут гісторыі і біяграфіі (Германія), Інстытут парламентарызма і прадырымальніцтва, музей гісторыі культуры юрэяў Беларусі, Міжнародны жаночы клуб жонак паслоў і дыпламатаў, Гендэрны цэнтр МГФ, грамадскія таварыствы

Да 60-годдзя Перамогі

Праграма

Міжнароднай навуковай канферэнцыі



Жанчына ў вайне

4 сакавіка 2005

Да 60-годдзя Перамогі

Арганізацыйная структура: Клуб маладога гісторыка, Клуб ваеннага гісторыка, Таварыства гісторыкаў-германістаў, Краязнаўчая школа

Асноўныя формы: Навуковая (арганізацыя 6 Міжнародных канферэнцый, 5 навуковых беларуска-нямецкіх семінараў, 7 круглых сталоў, 13 паседжанняў Клуба маладога гісторыка, 14 – Клуба ваеннага гісторыка, 3 – Таварыства гісторыкаў-германістаў, 11 – Краязнаўчай школы); праект “Прымусовая праца: жыццёапісанне”

Выдавецкая (выданне 4 кніг (Мінскае гета 1941–1943. Памяць. Трагедыя. Гераізм; Беларусь у Другой сусветнай вайне: новыя аспекты даследаванняў; Геня Завольнер, Римма Гальперіна. Спасенные из ада: Жизнь и судьба; Уладзімір Пасэ: Гісторык у Гісторыі, 4 – сумесна; заснаванне серый “Выратаваныя з ада: жыццё і лёс”, “Лёс апалены вайной”; прэзентацыя 12 кніг)

Адукацыйная: сталыя паседжання былых вязняў Мінскага гета, прымусовых рабочых Рэспубліканскага грамадскага аб’яднання остарбайтараў, остарбайтараў Савецкага раёна г.Мінска; творчыя спатканні моладзі з былымі вязнямі гета, прымусовымі рабочымі, сведкамі вайны; адукацыйныя і музейныя семінары; экскурсіі; студэнцкая практыка; стажыроўкі замежных спецыялістаў Германіі і Аўстрыі

Дынаміка росту : 2003 год – 1912, 2004 – 5467, чакаемае 2005 – каля 10 тыс. наведвальнікаў

Ласкава запрашаем да ўдзелу!

Да 60-гооддзя Перамогі

Жанчына ў вайне



10.00 адкрыццё

10.10 паведамленні жаночых грамадскіх ініцыятыв

11.00 пленарнае паседжанне

12.40 перапынак: кава-брэйк

13.00 праца па секцыях:

1. Ваенны фактар ў жыцці жанчын: гістарычныя экскурсы

2. Жанчына ва ўмовах германскай акупацыі Беларусі:
барацьба за выжыванне

3. Вусная гісторыя вайны: жаночы аповед

15.30 выніковы круглы стол. Прэзентацыя кніг.

16.00 завяршэнне. Кава-брэйк

Рэгламент

прывітальныя словы

да 5 хв.

даклады

да 15 хв.

паведамленні

да 8 хв.

прэзентацыя

да 5 хв.

дадаткі, заўвагі

да 3 хв.

пытанні

да 2 хв.

Для кантактаў:

Гістарычная майстэрня ў Мінску
220048 Мінск, вул Сухая, 25 тэл./факс 200 76 26, kozak_tut@tut.by

Гендэрны цэнтр у Мінску
Ірына Чыкалава тэл. 2848693



Да 60-годдзя Перамогі

Навуковыя мерапрыемствы 2005 года


- 1–31 сакавіка. Студэнцкі навуковы семінар “Вайна без права на жыццё: ушанаванне гістарычнай памяці”. Гістарычная майстэрня, БДПУ імя М.Танка, БДУК.
 - 9 сакавіка. Клуб маладога гісторыка
 - 21 сакавіка. Гістарычнай майстэрні два гады. Круглы стол “Беларусі і немцы: пераадоўванне мінулага”; Краязнаўчая школа “Гістарычная майстэрня і яе вобразы”
 - 24 сакавіка. Семінар музейных супрацоўнікаў Мінскай вобласці
 - 25 сакавіка. Клуб ваеннага гісторыка
 - 29 сакавіка. Спатканне былых паднявольных рабочых Савецкага раёна г.Мінска
 - 11 красавіка. Творчыя беларуска-нямецкія ініцыятывы: Праект “Дакументацыя лёсаў”
 - 27–28 красавіка. Міжнародны форум “Халакост у гісторыі Беларусі”.
 - 27 красавіка. Міжнародная канферэнцыя “Халакост у гісторыі Беларусі”. Адкрыццё выставы “Мінскае гета – лагер смерці Трасцянец”. Гістарычная майстэрня. Запланавана выданне
 - 28 красавіка. Грамадскі марш памяці: “Гістарычная майстэрня – “Камяні” – “Яма” – “лагер смерці Трасцянец” – Мінскі міжнародны адукацыйны цэнтр”. Саюз беларускіх юрэйскіх грамадскіх аб’яднанняў і абшчын, БРФ “Узаемапаразуменне і прымірэнне”, Мінскі міжнародны адукацыйны цэнтр, Міжнародны адукацыйны цэнтр у Дортмундзе, Гістарычная майстэрня
 - 29 красавіка. Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя “Савецкі народ у Вялікай Айчыннай вайне: да 60-годдзя Перамогі”. БДПУ імя М.Танка, Гістарычная майстэрня. Запланавана выданне
 - 7–15 мая. Беларуская-нямецкая семінар “Мінск пад германскай акупацыяй 1941–1944 гг.” Гістарычная майстэрня, гістарычны факультэт БДУ, Іенскі і Мюнхенскі універсітэты (Германія). Запланавана выданне
 - 8 мая. Беларуская-нямецкая міжнародная навукова-практычная канферэнцыя “Першая і Другая сусветныя войны: акупацыя і яе наступствы для Беларусі”. Гістарычная майстэрня. Запланавана выданне
 - 12 лістапада. Беларуская-нямецкая міжнародная навукова-практычная канферэнцыя “Чужыя і родныя: формы выжывання ва ўмовах акупацыі Другой сусветнай вайны”. Гістарычная майстэрня. Запланавана выданне
- выданне кніг: Беларусь у выпрабаваннях Вялікай Айчыннай вайны: масавыя забойствы нацыстаў (1 кв.), Лагер смерці Трасцянец 1941–1944 гг.: 60-годдзе памяці ахвяр нацызма ў Беларусі, “Жанчына ў вайне”, “Германскі акупацыйны рэжым”, “Жыццё і лёс: Мая Крапіна, Фрыда Рэйзман (2 кв), “Першая і Другая сусветныя войны”, “Халакост у гісторыі Беларусі”, “Леанід Левін: Вайна. Творчасць. Жыццё” (3 кв.), “Лёс апалены вайной”, “Жыццё і лёс: Міхаіл Трэйсер”, “Чужыя і родныя” (4 кв.),

Паседжанні:

- Клуб маладога гісторыка, штомесячна, кожны другі аўторак, 16.00
- Клуб ваеннага гісторыка, штомесячна, кожная чацвёртая пятніца, 16.00
- Таварыства гісторыкаў-германістаў, штоквартальна, кожны чацвёрты чацвер
- Краязнаўчая школа, штомесячна, кожны чацвёрты чацвер
- Творчыя спатканні былых паднявольных рабочых Савецкага раёна г.Мінска “Шляхі да паразумення”, штомесячна, кожная трэцяя пятніца
- Асобныя мерапрыемствы: 11 красавіка, 2 ліпеня, 28 ліпеня, 11 лістапада, 28 лістапада, 23 кастрычніка
- Адукацыйная праграма, штомесячна, кожны панядзелак, 18.30

Час працы: панядзелак-пятніца, 9.30-16.30

Заўвага: за выключэннем студзеня, жніўня



Секцыя 2.

Жанчына ва ўмовах германскай акупацыі Беларусі: барацьба за выжыванне

кіраўнік: Кузьма Козак, дацэнт БДУ, кіраўнік Гістарычнай майстэрні
сакратар: Ірына Нікалаева, выкладчык ВДУ імя П.Машэрава

30. Кузьма Козак, дацэнт БДУ, кіраўнік Гістарычнай майстэрні ў Мінску
Германская акупацыя 1941–1944 гг. і жанчыны Беларусі: матывацыя
ўзаемадзейняў

31. Алена Паўлава, дацэнт БДУК

Жаночы беларускі супраціў германскім акупантам: актуалізацыя

32. Наталля Яцкевіч, загадчыца аддзела БДМГВАВ

Беларускія жанчыны ў партызанскім руху 1941–1944 гг.: асаблівае

33. Уладзімір Лемяшонок, доктар гіст. навук, прафесар БДУІРТ

Жанчыны Беларусі і партызанская барацьба 1941–1944 гг.

34. Іна Герасімава, канд. гіст. навук, дырэктар музея гісторыі культуры
яўрэяў Беларусі

Жанчыны-яўрэйкі ў партызанскім руху Беларусі 1941–1944 гг.

35. Эмануіл Іофе, прафесар БДПУ імя М.Танка

Падпольшчыцы Мінскага гета 1941–1944 гг.

36. Марат Жылінскі, дацэнт БДПУ імя М.Танка

Жаночая адукацыя ў час германскай акупацыі Беларусі

37. Ірына Нікалаева, выкладчык ВДУ імя П.Машэрава

Дзейнасць нямецка-фашыскага кіраўніцтва па стварэнню жаночых
калабарацыйных арганізацый у Беларусі

38. Галіна Болсун, дацэнт БДУ

Нацыянал-сацыялістычная прапаганда ў Беларусі: жаночы выклік

39. Галіна Кнацько, гісторык, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі

Беларусь за 2003 год

Жаночыя вобразы вайны: дакументальнасць

40. Яўген Цумараў, старшыня гісторыка-мемарыяльнага фонда Трасцянец

Жанчыны-дзеячы нацыянальнай культуры пад час нацысцкай акупацыі Беларусі:

Ларыса Геніюш, Наталля Арсеннева, Ларыса Саковіч

Секцыя 3.

Вусная гісторыя вайны: жаночы аповед



кіраўнік: Ірына Чыкалава, доктар гіст. навук, прафесар БДПУ імя М.Танка
сакратар: Алеся Белановіч, аспірантка БДПУ імя М. Танка

41. Ірына Чыкалава, доктар гіст. навук, прафесар БДПУ імя М.Танка
Грамадства. Жанчына. Вайна
42. Крыстаф Тонфельд, доктар Інстытута гісторыі і біяграфіі (Германія)
Гісторыя людзей – гісторыя часу: ідэнтыфікацыя
43. Алеся Белановіч, аспірантка БДПУ імя М. Танка
Агітацыйная прапаганда аб рабоце ў Германіі: поклік беларускіх жанчын
44. Галіна Левіна, архітэктар, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі
Беларусь за 2003 год
Жанчыны гета: споведзі
45. Фрыда Рэйзман, старшыня Мінскага благачыннага грамадскага
аб'яднання "Гілф", былы вязень Мінскага гета
Пра маіх выратавальнікаў
46. Валер Бадуноў, актывіст Беларускага калегіума, аматар гісторыі
Споведзь: выжыванне ва ўмовах акупацыі і лёсы выжыўшых габрэйскіх жанчын
47. Кацярына Люолькіна, старшыня грамадскага аб'яднання остарбайтараў
Савецкага раёна г.Мінска
Жыццё пад прымусам
48. Мікола Гурын, старшыня грамадскага аб'яднання остарбайтараў
Пухавіцкага раёна
Остарбайтаркі Пухаўшчыны
49. Алесь Сярдзюк, студэнт МДЛУ, удзельнік праекта "Разам з мінулага ў будучыню"
Вера Крэчмер: Германія ў маім лёсе
50. Геня Завольнер, былы вязень Мінскага гета
Светлай памяці маёй маці
51. Барыс Муха, настаўнік гісторыі СШ № 1 г.Мар'іна Горка
Жаночая гісторыя вайны на Пухаўшчыне: успаміны
52. Рыма Гальперына, былы вязень Даманёўскага гета (Украіна)
Трэба жыць!

Урачыстасць адкрыцця

1. Віктар Балакіраў, дацэнт, дырэктар Мінскага міжнароднага адукацыйнага цэнтра

Жаночая гісторыя якая не зведала праўды

2. Леанід Левін, архітэктар, лаўрэат Ленінскай і Дзяржаўных прэмій Рэспублікі Беларусь, Старшыня Саюза беларускіх юрэйскіх грамадскіх аб'яднанняў і абшчын

Памяць аб незабыўным

3. Ніна Аруцюнян, прэзідэнт Міжнароднага клуба жонак паслоў і дыпламатаў (Арменія)

Памяць вайны – шлях будучыні

4. Аляксандр фон Плато, кіраўнік праекта “Дакументацыя лёсаў людзей, якія прыцягваліся да рабскай прымусовай працы (Германія)

Дыялог пакаленняў аб мінулым

5. Вольга Няхай, прафесар МДЛУ, кіраўнік Беларускага грамадскага аб'яднання былых вязняў фашызма “Лёс”

Мая памяць вайны

6. Аляксандра Барысава, старшыня Беларускага грамадскага аб'яднання былых вязняў германскіх канцлагераў і ўдзельнікаў антыфашысцкага супраціўлення ў гады Вялікай Айчыннай вайны

Жыццё ў няволі

7. Аляксандра Наркевіч, сябра праўлення Беларускага грамадскага аб'яднання остарбайтараў, старшыня Клуба ветэранаў МАЗа

Наша змаганне за жыццё

8. Наталля Палякова, кіраўнік грамадскага праекта

9. Ганна-Марыя Хеккер, жонка пасла ФРГ у Рэспубліцы Беларусь (Германія)

Праект “Разам з мінулага ў будучыню”: лёсы жанчын

10. Галіна Рамановіч, старшыня Беларускага рэспубліканскага грамадскага аб'яднання “усходніх рабочых”

Лёс апалены вайной

11. Мая Крапіна, былы вязень Мінскага гета

Без права на жыццё

12. Захар Шыбека, прафесар БДЭУ, лаўрэат беларускага ПЭН-клуба

Уводзіны да праблемы: Жанчына ў вайне

Вядучы: Кузьма Козак, кіраўнік Гістарычнай майстэрні

Гістарычная майстэрня і яе жаночы свет

Да 60-годдзя Перамогі



Пленарнае паседжанне

13. Барыс Далгатовіч, прафесар БНТУ

Жанчыны Беларусі на франтах Вялікай Айчыннай вайны

14. Ірына Варанкова, навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі
НАНБ

Жанчына і вайна: гісторыка-псіхалагічны аспект праблемы

15. Наталля Шчарбіна, Алена Хлопцава, каардынатары праекта
“Жанчыны. Памяць. Вайна”. Цэнтр гендэрных даследаванняў
МГФ

Прэзентацыя праекта “Жанчыны. Памяць. Вайна”

16. Іна Герасімава, канд.гіст.наук, дырэктар музея гісторыі
культуры яўрэяў Беларусі, старшыня Рэспубліканскага фонда
“Халакост”

*Прэзентацыя праекта “Когда слова кричат и плачут: Дневники
1943–1946 гг. дочери и матери, бывших узников Минского гетто Ляли и
Берты Брук»*

Супрацоўнікі і арганізатары

*Гістарычнай майстэрні ў Мінску будуць
радыя Вас гасцінна сустрэць і прадаставіць
наяўныя рэсурсы для навуковай працы. Будзем
удзячны за прадастаўленне рэчавых і дакументаль-
ных сведчанняў часоў вайны (здымкі, пісьмовыя даку-
менты, фоназапісы і інш), камплектаванне навуковай
бібліятэкі; за прапановы па пашырэнні міжнародных
навуковых сувязяў, заспрыянне лепшага тэхнічнага
забеспячэння і паспяховаму выкананню
навуковых і адукацыйных праграм.*

*Прыміце цёплыя словы віншаванняў з надыходзячым
Міжнародным жаночым днём. Кахання і дабрабыту!*

Са сьветам!

Адрас: 220048 Мінск, вул Сухая, 25

Тэл./факс 200 76 26, kozak_@tut.by

*Макетаванне і афармленне
праграмы выканана
Кузьмой Козаком*

На 60-годдзе Першай

Самыя першыя і апошнія

на 100-годдзе Першай

у першы раз у гісторыі

у першы раз у гісторыі

у першы раз у гісторыі

у першы раз у гісторыі

у першы раз у гісторыі

у першы раз у гісторыі

у першы раз у гісторыі

у першы раз у гісторыі

у першы раз у гісторыі

у першы раз у гісторыі

у першы раз у гісторыі

у першы раз у гісторыі

у першы раз у гісторыі

у першы раз у гісторыі

у першы раз у гісторыі

у першы раз у гісторыі

у першы раз у гісторыі

у першы раз у гісторыі

у першы раз у гісторыі

у першы раз у гісторыі